

НЯДЗЕЛЯ, 16 МАЯ

ПЕРШЫ
7.15 Казка «Бібі — маленькая чараўніца».

8 КАНАЛ
9.00, 23.35 «Надвор'е».

СТБ
7.30 Серыял «Афрамасквічы».

АНТ
7.00 «Нядзельная раница».

ЛАД
7.10 Звон.

ЭКСКУРСІЯ «3 ПАГРУЖЭННЕМ» ПА ГАРАДАХ-ГЕРОЯХ

Да 65-й гадавіны Вялікай Перамогі практычна кожны тэлеканал пастараўся падрыхтаваць для сваіх глядачоў што-небудзь асаблівае, эксклюзіўнае.



Гэта вельмі важны для нас праект, бо закранутая спраўляю святая тэма, — адзначае генеральны прадзюсар праекта Аляксандр Рыдван.

Дарчы, для мастацкіх элементаў — пастановачных эпізодаў з дапамогай якіх ствараліся імямі імкуніліся перадаць дух ваіны.

— Так, пра ваіну мне раскавалі бабулі і дзядулі, пэўныя веды пацарпнуў з нашых савецкіх фільмаў... Але падчас здымак праекта «Гарады-героі» спраўдзіўся факт, што пра невядомы раней факты — напрыклад, нават калі нам на радзіе казалі «Керч пала», працяглай змагацца з захоннікамі, і цягам яшчэ некалькіх месяцаў горад не здаваўся, там былі партызанскія рых, падпальныя супраціўленні.

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

ТНТ
5.00 «Гэй, Арнольд!», М/с.

НАША КІНО
6.30, 12.30 Драма «Адночы скульшчыцы...».

ДОМ КІНО
3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Іншыя жыццё».

ТУХІ ТБ-21
9.00, 17.00, 1.00 Камедыя «Маці, бацькі, дзеці».

НТАБЕЛАРУСЬ
7.40 Мультифільм.

СЭКСУАЛЬНАЕ ЗДАРОВАЎЕ БЕЛАРУСАЎ. МЫ ФІЛЬМ І РЭАЛЬНАСЦЬ

У 1974 годзе першы прафесійны сэксапалаг Беларусі, ініцыятар стварэння і назвыменні кіраўнік Беларускай сэксалагічнай асацыяцыі Дзмітрый КАПУЦІН прыняў свайго першага кліента, які звярнуўся з праблемай сэксуальнага расстройтва.

— Колькі беларусаў пакутуе ад сэксуальных расстройтваў?

— Паводле сусветнай статыстыкі, кожны 10-ы мужчына пакутуе ад сэксуальных парушэнняў.

— Чым вы тлумачыце прычыны нізкай колькасці зваротаў да ўрачоў-сексалагаў?

— Іх вельмі шмат. Напрыклад, мужчыны баяцца магчымай агапсіі, саромюцца самага факта звароту, часта не ўздзяваючы і паспеку лясчы, забяспечана сям'я.

— Чым вы тлумачыце прычыны нізкай колькасці зваротаў да ўрачоў-сексалагаў?

— Іх вельмі шмат. Напрыклад, мужчыны баяцца магчымай агапсіі, саромюцца самага факта звароту, часта не ўздзяваючы і паспеку лясчы, забяспечана сям'я.

Сыfy SYFY
7.30, 0.20 Прытворшчык.

ТБЗ
5.00 Д/ф «Зачараваныя заваявальнікі атаман Ярмак».

ДОМ КІНО
3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Іншыя жыццё».

ТУХІ ТБ-21
9.00, 17.00, 1.00 Камедыя «Маці, бацькі, дзеці».

НТАБЕЛАРУСЬ
7.40 Мультифільм.

Discovery DISCOVERY
7.00, 4.45 Як гэта зроблена?

NATIONAL GEOGRAPHIC
5.00, 12.00 «Цуды інжынерства».

travel TRAVEL
7.00, 12.00, 16.00, 23.00 Сувесны падарожжы.

17.10 ФІЛЬМ ДНЯ «ВАЛЕРЫЙ ХАРЛАМАЎ. ДАДАТКОВЫ ЧАС» (РАСІЯ, 2008 г.)



БЕЛАРУСБАНК

Открытое акционерное общество «Сбергосударственный банк «Беларусбанк», расположенное по адресу: 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32.

Саргэчна вішнем са святам ПЕРАМОЎ!

Advertisement for KERAMZIT thermal and sound insulation material, including technical specifications and contact information.

можа спрыяць сэксуальна палаталогія?

— У многіх мужчын эрэктывная дысфункцыя можа быць выклікана ўзростна-залежнай дэпрэсіяй, нізкай самаацэнкай і страхам.

— Назавіце таксама сэксуальныя расстройствы жанчын і прычыны, якія да іх прыводзяць.

— Фрыгіднасць, або адсутнасць палавой цягі, што прыводзіць адсутнасцю або слабай цяжнасцю да сэксуальнага жыцця, узнікае па розных прычынах.

— Назавіце асноўныя палаталогіі для звароту да ўрача-сексалагага.

— Іх шмат: расстройтва палавой цягі — адсутнасць, эніжэнне або паталягічнае павышэнне; эрэктывная дысфункцыя — праблемы з эрэкцыяй палавога члена; праблемы з эрэкцыяй палавога члена; праблемы з эрэкцыяй палавога члена; праблемы з эрэкцыяй палавога члена.

— Якія сярэдні ўзрост вашых пацыентаў? — Ад 18 да 80 гадоў. Самому старэйшаму пацыенту ў маёй прак-

тыцы было 89 гадоў. Тое, што пасля 60 гадоў мужчына ўжо ні на што не здольны, — міф.

— Ці запятраваныя сэксалагогі ў Беларусі? Ці няма ў краіне дафіцый спецыялістаў гэтага профілю?

— Дафіцый яго не было, так і няма. Яшчэ ў Савецкім Саюзе падлічылі, што для павышэння сэксуальнай культуры і эніжэння ўзростна-залежнай эрэктывнай дысфункцыі ў гэтых мужчын неабходна адна стаўка ўрача-сексалагага на мільён насельніцтва.

— Назавіце асноўныя палаталогіі для звароту да ўрача-сексалагага.

— Іх шмат: расстройтва палавой цягі — адсутнасць, эніжэнне або паталягічнае павышэнне; эрэктывная дысфункцыя — праблемы з эрэкцыяй палавога члена; праблемы з эрэкцыяй палавога члена; праблемы з эрэкцыяй палавога члена.

— Якія сярэдні ўзрост вашых пацыентаў? — Ад 18 да 80 гадоў. Самому старэйшаму пацыенту ў маёй прак-

тыцы было 89 гадоў. Тое, што пасля 60 гадоў мужчына ўжо ні на што не здольны, — міф.